

**Першы ўрок да новага навучальнага года на тэму  
“Занімай, Беларусь маладая мая,  
свой пачэсны пасада між народамі”  
(для 9—11 класаў)**

**Мэта:**

- выхаванне ў вучняў нацыянальнай самасвядомасці праз асэнсаванне нацыянальных каштоўнасцей;
- абуджэнне цікавасці да гістарычнай і культурнай спадчыны беларускага народа;
- выхаванне грамадзянскасці, пачуцця патрыятызму, гонару за сваю Радзіму, за свой народ.

**Форма правядзення:** ролевая гульня. Вучні выступаюць у ролі вядучых інфармацыйна-пазнавальнага канала.

**Абсталяванне:** камп’ютар з выкарыстаннем сеткі інтэрнэт для прагляду відэаролікаў.

**Блок 1. “Суверэнная Беларусь: накіраванасць у будучыню”.**

**Відэаролік.** Аляксей Хлястоў “Беларусь”  
([www.youtube.com/watch?v=JTWz\\_5o2gGw&feature=youtu.be&t=36](http://www.youtube.com/watch?v=JTWz_5o2gGw&feature=youtu.be&t=36)),  
прэзентацыя “Зямля беларуская”.

**Блок 2. “Беларусь памятае”.**

**Фотавыстава** “Нашы землякі — удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны”.

**Блок 3. “Беларусь спартыўная”.**

**Відэаролік** “Спорт в Беларусі”  
(<https://youtube/Cg2HP0t0kAE?t=31>).

**Блок 4. “Беларусь культурная”.**

**Відэаролік** “Города Беларусі. Слоним”  
(<https://youtube/qCQDIPDEeOI?t=6>).

Песня “Мая Беларусь” у выкананні Насці Віннікавай  
(<https://youtube/qUJVwMHRxKg?t=48>).

На мерапрыемства пажадана запрасіць ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, малалетніх вязняў канцэнтрацыйных лагераў, воінаў-інтэрнацыяналістаў, ветэранаў працы.

**Уступнае слова. Прадстаўленне “Час. Падзеі. Людзі”.**

**Настаўнік:** Добры дзень, паважаныя вучні і госці!

Віншую вас з пачаткам навучальнага года, з Днём ведаў і запрашаю на наш першы урок пад назвай “Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасада між народамі!”. Цудоўныя словы песняра беларускага народа Янкі Купалы актуальныя і ў наш час. Наша краіна прайшла нялёгка гістарычны шлях станаўлення сваёй дзяржаўнасці і

суверэнiтэту, адстаяла права самастойна вырашаць свой лёс. I сёння, у XXI стагоддзі, мы з вамі жывём у суверэннай, незалежнай Беларусі.

Сёння ў Дзень ведаў мы прапануем вам спецыяльны тэматычны выпуск нашага тэлеканала “Беларусь — мой гонар!”.

З вамі на сувязі вядучыя канала (*імёны вядучых*).

*Выходзяць вядучыя (яны могуць сядзець за спецыяльным сталом, стылізаваным пад тэлестудыю).*

**Прэзентацыя “Зямля беларуская”** (5—6 слайдаў, на якіх адлюстраваны самыя значныя падзеі з гісторыі сучаснай Беларусі: цырымонія інаўгурацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі, святкаванне Дня Незалежнасці, прэстыжныя спартыўныя спаборніцтвы, а таксама разнастайныя культурныя міжнародныя мерапрыемствы і г.д.).

**Вядучы 1.** Увага! Увага! У эфіры наш класны (школьны) інфармацыйна-пазнавальны канал “Інтэрфакс”.

**Вядучы 2.** Сёння ў нас спецыяльны выпуск, ён прысвечаны нашай цудоўнай краіне — Рэспубліцы Беларусь.

**Вядучы 1.** На нашым канале вас чакаюць гарачыя навіны, цікавыя факты, віктарыны, конкурсы.

**Вядучы 2.** Пачынаем выпуск. З галоўнымі навінамі вас пазнаёмяць нашы карэспандэнты (*імёны вядучых*).

## **Блок 1. “Суверэнная Беларусь: накіраванасць у будучыню”**

**Вядучы 1.** 27 ліпеня 1990 года Беларусь абвясціла сваю незалежнасць. Вярхоўным Саветам была прынята Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнiтэце Беларускай ССР. 19 верасня 1991 года наша краіна атрымала новую назву — Рэспубліка Беларусь.

15 сакавіка 1994 года была прынята новая Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыя ўстанавіла прэзідэнцкую форму дзяржаўнага кіравання, паводле якой прэзідэнт з’яўляецца кіраўніком дзяржавы.

У выніку выбараў у ліпеня 1994 года першым Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь стаў Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка.

**Вядучы 2.** За 25 гадоў існавання інстытута прэзідэнцтва ў нашай краіне, Беларусь дасягнула высокіх вяршынь. Галоўнымі прыярытэтамі развіцця беларускай дзяржавы з’яўляюцца дабрабыт народа, міралюбівая знешняя палітыка, нацыянальная бяспека. За гэты перыяд нямала зроблена ў сферы прамысловасці, культуры, спорту, медыцыны, навукі. За гады незалежнасці Рэспублікі Беларусь удалося захаваць і прымножыць нацыянальнае багацце.

**Вядучы 1.** Рэспубліка Беларусь — экспертна арыентаваная дзяржава з развітай прамысловасцю, сельскай гаспадаркай і сектарам паслуг.

Найважнейшымі экспартнымі пазіцыямі з'яўляюцца прадукты нафтаперапрацоўкі, калійныя ўгнаенні, грузавыя аўтамабілі, трактары, шыны, малочная і мясная прадукцыя, мэбля і лесаматэрыялы. У краіне маюцца значныя напрацоўкі ў сферы высокіх тэхналогій.

Вы, напэўна, ведаеце, што стваральнікамі тэлефоннай інтэрнэт-сувязі “Viber”, камп'ютарнай гульні “Танкі”, якая заваявала ўвесь свет, з'яўляюцца беларускія праграмісты.

**Вядучы 2.** Прадукцыя з маркай “Зроблена ў Беларусі” вядома ў 181 краіне свету.

*Пытанне. Назавіце, з якімі краінамі склаліся найбольш цесныя эканамічныя сувязі? (адказы вучняў.)*

**Вядучы 1.** Маляўнічая, бяспечная і адна з самых чыстых краін Еўропы Беларусь з'яўляецца заснавальнікам вядомых сусветных брэндаў, якія штодня можна ўбачыць як у сферы лёгкай прамысловасці, так і ў свеце сучасных ІТ-тэхналогій. Беларускія брэндывысока цэняцца за якасць і практычнасць, а таксама арыгінальнасць і вытанчанасць густу.

**Вядучы 2.** А зараз прапаную вам згуляць са мной у гульні, якая называецца “Пазл-рэслінг”. Вам трэба будзе пазмагацца за званне лепшага знаўцы беларускіх брэндаў.

*Вучням прапануецца відэарад фотаздымкаў, на якіх намалявана прадукцыя, якая выпускаецца нашай краінай. Кожнаму фотаздымку прысвоены нумар пытання. На абдумванне кожнага пытання даецца 5 секунд. Фотаздымкі размяшчаюцца так, каб пасля адказаў вучняў склаўся пазл “Карта Рэспублікі Беларусь”. Усяго вучням прапануецца 10 фотаздымкаў з самымі вядомымі брэндамі краіны.*

1. У 2013 г. на гэтым прадпрыемстве быў сабраны самазвал з рэкорднай грузападымальнасцю ў свеце — звыш 450 тон. Назавіце гэты брэнд. (“Беларускі аўтамабільны завод”, БелАЗ.)

2. Вынослівыя машыны са значком гэтага брэнда можна ўбачыць на прэстыжных аўтамабільных гонках, у тым ліку і ў ралі “Дакар”. Прадпрыемства таксама выпускае тэхніку для перавозкі пасажыраў. (Мінскі аўтамабільны завод.)

3. Прадпрыемства ўваходзіць у дзясятку найбуйнейшых вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі ў свеце (8—10% сусветнага рынку колавых трактароў). У цяперашні час пастаўляе больш за 60 мадыфікацый трактароў у сотнях выкананняў для працы ў розных кліматычных зонах. Пастаўляюцца трактары “Беларусь” у больш за 60 дзяржаў (Мінскі трактарны завод, МТЗ.)

4. Завод вядомы як вытворца сучаснага халадзільнага і маразільнага абсталявання. Велізарны холдынг вырабляе не толькі надзейную і энергаэканамічную, але таксама прыгожую і вытанчаную

тэхніку для кухні. Назва гэтага брэнда сімвалізуе стойкасць, непахіснасць. Нярэдка яе асацыіруюць са старажытнагрэчаскім тытанам, які мог трымаць на сваіх плячах неба. (*Мінскі завод халадзільнікаў “АТЛАНТ”*.)

5. Прадпрыемства выступае адным з найбуйнейшых у свеце вытворцаў і пастаўшчыкоў калійных угнаенняў. Недалёка ад яго і быў пабудаваны беларускі горад шахцёраў Салігорск. Паводле даных Міжнароднай асацыяцыі ўгнаенняў, прадпрыемства выпускае 1/7 частку ад сусветнага запасу калійных угнаенняў, якія экспартуюцца ў больш чым 70 краін. (*“Беларуськалій”*.)

6. Кампанія з’яўляецца адным з лідараў на прадуктовым рынку як Беларусі, так і ўсёй Усходняй Еўропы. У асартыменце прадпрыемства звыш 500 найменняў вырабаў з рыбы і морапрадуктаў. Сёння кампанія пастаўляе высакаякасныя тавары ў больш чым 15 краін свету (ЕС, Расія, ЗША, Ізраіль, Аўстралія і інш.). Галоўны офіс кампаніі размяшчаецца у Брэсце. (*“Санта Брэмор”*.)

7. Адна з найбольш буйных малочных і сокавых кампаній Беларусі. У асартыменце прадпрыемства больш за 200 найменняў вырабаў: смятана, тварог, малако, сметанковае масла, сыры, ёгурты, сок і нектары. Брэнд шырока вядомы ў краінах блізкага і далёкага замежжа. (*“Савушкін прадукт”*.)

8. Гэтай шакаладнай фабрыцы ўжо больш за 100 гадоў. Векавыя традыцыі якасці і выкарыстанне выключна натуральнай сыравіны пры вытворчасці кандытарскіх вырабаў забяспечваюць брэнду сусветную вядомасць у розных кутках планеты (ЗША, Германія, Ізраіль і інш.). Назавіце гэты брэнд. (*“Камунарка”*.)

9. Сама назва брэнда перакладаецца з французскага як “казка-быль”. Брэнд быў створаны ў Гродне ў 1997 годзе. Марка вырабляе пераважна панчошна-шкарпэткавую прадукцыю. (*Conte*.)

10. Масавая шматкарыстальніцкая online-гульня, прысвечаная браніраваным машынам сярэдзіны XX стагоддзя, заваявала паклоннікаў ва ўсім свеце. Яна ўваходзіць у лік самых папулярных гульнявых праектаў інтэрнэту, мае прэстыжныя ўзнагароды і ў кароткія тэрміны стала новай кіберспартыўнай дысцыплінай. (*Гульня World Of Tanks. Назва гульні перакладаецца як “свет танкаў”*.)

*Падводзяцца вынікі гульні. Пераможца узнагароджваецца.*

**Вядучы 1.** Паводле звестак апошняга дакладу Сусветнага банка, Беларусь увайшла ў лік дзесяці вядучых краін свету па правядзенні рэформаў, спрыяльных для бізнесу. У нашай краіне паспяхова рэалізуюцца інавацыйныя інвестыцыйныя праекты з шырокім прыцягненнем замежнага капіталу. Адзін з такіх праектаў — стварэнне

Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка “Вялікі камень”, які ўжо назвалі жамчужынай Эканамічнага пояса Шаўковага шляху.

**Вядучы 2.** Менавіта сюды прыходзяць працаваць і ствараць вытворчасці высокатэхналагічныя замежныя кампаніі з усіх куткоў свету. Для зручнасці рэзідэнтаў парку ў нашай краіне ствараюцца ўсе неабходныя ўмовы, дзякуючы чаму становіцца магчымым увасобіць у жыццё бізнес-ідэю любога маштабу.

*Відэаролік.* Аляксей Хлястоў “Беларусь”  
([www.youtube.com/watch?v=JTWz\\_5o2gGw&feature=youtu.be&t=36](http://www.youtube.com/watch?v=JTWz_5o2gGw&feature=youtu.be&t=36)).

## **Блок 2. “Беларусь памятае”.**

**Настаўнік.** Беларусь развіваецца як незалежная дзяржава, якая праводзіць міралюбівую палітыку. Гэта падкрэсліў і наш прэзідэнт Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка ва ўрачыстай прамове падчас парада з нагоды Дня Незалежнасці Беларусі.

У гэтым годзе споўніцца 75 гадоў з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Цяжка далася Перамога нашаму народу. Але вера ў свае сілы, вера ў непераможнасць Радзімы дапамагла выстаяць у нялёгкай барацьбе.

Хто не памятае гісторыі сваёй краіны — той не мае будучыні. Беларусь памятае і шануе Вялікую Перамогу.

Прапаную вам пазнаёміцца з фотавыставай “Нашы землякі — удзельнікі Вялікай Айчыннай вайны”.

Назавіце імёны вашых родных і блізкіх, якія набліжалі Вялікую Перамогу ў гады Вялікай Айчыннай вайны. На жаль, пра многіх з іх нічога не напісана ў кнігах і газетах, не знята фільмаў. Але яны заслугоўваюць таго, каб у слаўную дату, у год 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, прагучалі іх імёны.

З фотавыставай вас пазнаёміць наш экскурсавод (*імя вучня*).

*Калі дазволіць час, можна праглядзець ролік або некалькі ролікаў, якія прапануе тэлеканал АНТ, пра подзвігі беларусаў у гады Вялікай Айчыннай вайны ў рамках рэспубліканскага патрыятычнага праекта “Беларусь памятае”.*

Слова прадастаўляецца нашым гасцям.

## **Блок 3. “Беларусь спартыўная”.**

**Настаўнік.** У нашай рэспубліцы фізічнай культуры і спорту надаецца вялікая значэнне. Пра гэта гавораць высокія дасягненні беларусаў на міжнародных спаборніцтвах, наяўнасць спартыўных збудаванняў сусветнага класа. Палітыка нашай дзяржавы накіравана на тое, каб усе мелі магчымасць займацца спортам. У краіне функцыяніруе больш за 23 000 аб’ектаў фізкультурна-спартыўнага прызначэння:

стадыёны, басейны, спартыўныя залы, спартыўныя манежы, лядовыя арэны.

*Відэаролік. “Спорт в Беларусі”*  
(<https://youtube/Cg2HPOt0kAE?t=31>).

Запрашаю вас у студыю “Беларусь спартыўная”. Там нас ужо чакаюць нашы вядучыя (*імёны вядучых*).

**Вядучы 1.** У нашай краіне праводзіцца мноства спартыўных мерапрыемстваў. Але, вядома, самай значнай і яркай падзеяй 2019 года сталі II Еўрапейскія гульні, якія прайшлі ў чэрвені ў сталіцы Беларусі.

**Вядучы 2.** Правядзенне такога маштабнага турніру стала першым падобным вопытам у гісторыі суверэннай Беларусі. Эксперты з розных краін адзначылі высокі ўзровень падрыхтоўкі Мінска, прадуманую арганізацыю гульняў і гасціннасць Беларусі, здольнай прымаць мерапрыемствы і больш шырокага фармату.

**Вядучы 1.** У спаборніцтвах па 15 відах спорту прынялі ўдзел 3 604 спартсмены з 50 краін. Каманда Беларусі стала другой у агульным медальным заліку, заваяваўшы 69 медалёў: 24 залатыя, 16 сярэбраных і 29 бронзавых.

**Вядучы 2.** А зараз прапаную вам прыняць удзел у міні-віктарыне, прысвечанай II Еўрапейскім гульням. Пераможцу чакае прыз.

*На экране з’яўляюцца пытанні, вядучы зачытвае іх. Пасля адказу вучняў на экране паяўляецца правільны адказ і фотаздымак падзеі.*

1. У якой краіне і калі прайшлі I Еўрапейскія гульні? (*У сталіцы Азербайджана, горадзе Баку, у чэрвені 2015 года*).

2. Неад’емным сімвалам любога маштабнага спартыўнага форуму з’яўляецца талісман. Назавіце талісман II Еўрапейскіх гульняў 2019 года ў Мінску. (*Лісяня Лесік*.)

3. Афіцыйным дэвізам гульняў былі абраныя словы Bright Year, Bright You (“Яркі год, яркі ты”). Назавіце беларускую варыяцыю дэвіза. (*“Час яскравых перамог”*.)

4. Назавіце кветку, якая стала лагатыпам II Еўрапейскіх гульняў. (*“Папараць-кветка”*.)

5. Як называецца стадыён, дзе адбылося ўрачыстае адкрыццё II Еўрапейскіх гульняў? (*Стадыён “Дынама”*.)

### **Блок 3. “Беларусь культурная”.**

**Настаўнік.** Сучасная культура Беларусі дынамічна развіваецца і ўяўляе сабой разнастайныя віды творчасці. Беларусь мае багатую культурную спадчыну. Яна знакаміта сваімі нацыянальнымі святамі і фестывалямі. Міжнародны фестываль мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску” з’яўляецца візітнай карткай Рэспублікі Беларусь. На працягу

многіх гадоў музычны форум садзейнічае развіццю дыялогу культур паміж рознымі народамі і краінамі.

Тысячы гасцей з розных краін свету штогод вітае “Славянскі базар у Віцебску”.

*Пытанне.* Паважаныя вучні, а якія яшчэ фестывалі і конкурсы, што праходзяць у нашай краіне, вядомы вам? (*адказы вучняў.*)

А зараз я прапаную адправіцца ў старажытны беларускі горад Слонім. Менавіта ў Слоніме ў гэтым годзе праводзіцца рэспубліканскае свята “Дзень беларускага пісьменства”.

*Відэаролік.* “Города Беларуси. Слоним”  
(<https://youtube/qCQDIPDEeOI?t=6>)

Нашы карэспандэнты (*імёны вучняў*) ужо пабывалі ў гэтым цудоўным старажытным горадзе. Давайце іх паслухаем.

**Вядучы 1.** Штогод у першую нядзелю верасня ў Беларусі ладзіцца Дзень беларускага пісьменства — урачыстасць у гонар слаўтых асветнікаў, дзяржаўных і рэлігійных дзеячаў, якія заклалі падмурак беларускай адукацыі і пісьменства.

**Вядучы 2.** Талісманам рэспубліканскага свята “Дзень беларускага пісьменства” ў Слоніме абрана левяня з прыгожым беларускім імем Лявон. Талісман Лявон адсылае нас адразу і да гісторыі горада. Герб са львом, які трымае стралу (фрагмент герба “Ліс” роду Сапег), быў зацверджаны яшчэ ў 1591 годзе і паказвае на тое, што горад належаў Льву Сапегу.

**Вядучы 1.** На цэнтральнай плошчы Слоніма з’явіўся помнік легендарнаму Льву Сапегу. У часы вялікага канцлера Слонім ператварыўся ў развіты цэнтр рамёстваў, гандлю, палітычнага жыцця. Тут нярэдка праходзілі сустрэчы вялікіх дзеячаў дзяржавы.

**Вядучы 2.** Недалёка ад Слоніма знаходзіцца знакамітая духоўная святыня краіны — Свята-Успенскі Жыровіцкі праваслаўны манастыр. У наступным годзе спаўняецца 550 гадоў з моманту з’яўлення Жыровіцкага абраза Божай Маці, а сам манастыр будзе святкаваць 500-годдзе. Падрыхтоўка да гэтых знакавых дат ідзе ўжо сёння.

*Рэкамендую выкарыстаць відэасправаздачу аб дні беларускага пісьменства ў горадзе. Слоніме.*

**Настаўнік.** Сёння мы яшчэ раз упэўніліся, што жывём у цудоўнай і непаўторнай краіне. І дзе б мы ні апынуліся, куды б ні закінуў нас лёс, у нашай душы, нашым сэрцы заўсёды будзе адчуванне моцнай сувязі з родным краем, зямлёй нашых бацькоў. Пакуль мы паважаем сваіх продкаў, не забываем сваіх каранёў, любім Радзіму, мы існуем як народ, як нацыя.

Паважайце дабрыню і адкрытасць нашага народа. І вы адчуеце ў душы вялікі гонар за сваю Радзіму.

У кожнага з нас ёсць свае жаданні, надзеі. І вы, дарагія вучні, маеце магчымасць ажыццявіць гэтыя мары!

А закончыць наш урок хацелася б песняй “Мая Беларусь” у выкананні Насці Віннікавай (<https://youtube/qUJVwMHRxKg?t=48>).

Да пабачэння, сябры!

**Ала ЖЫЛЧ, настаўніца гісторыі і грамадазнаўства  
Азярніцкай сярэдняй школы Слонімскага раёна.**